

Витебские вести

27.12.2018

Факсімільнае выданне першага “Буквара” прэзентавалі ў Віцебску

Галина Шпаковская

Факсімільнае выданне першага “Буквара” царкоўнаславянскай мовы прэзентавалі ў Віцебскай абласной бібліятэцы.



Важкі трохтомнік – плён дзяржаўна-спонсарскага міжнароднага супрацоўніцтва. “Буквар” скапіраваны з поўнага з двух ацалелых у свеце арыгіналаў, які захоўваецца ў лонданскай бібліятэцы Мідл Тэмпл. Ён быў выдадзены 400 гадоў назад друкарняй віленскага Святадухавага праваслаўнага брацтва ў мястэчку Еўе (зараз Евіс, Літва) і на 13 гадоў старэйшы за надрукаваны Спірыдонам Собалем у Куцейне пад Оршай.



Апрача таго, у трохтомніку змешчаны пераклад старадаўняга “Буквара” на сучасную беларускую і прысвечаныя яму навуковыя даследаванні на беларускай, рускай і англійскай мовах.

Пра ролю царкоўнаславянскага “Буквара” ў сусветнай і айчыннай адукацыі, змест факсімільнага выдання і ажыццяўленне гэтага адметнага выдавецкага праекта ўдзельнікам прэзентацыі распавёў намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі кнігазнавец Алесь Суша.



Наклад трохтомніка складае каля тысячы экзэмпляраў. Яны размеркаваны па найбуйнейшых навуковых, адукацыйных, культурна-асветніцкіх цэнтрах краіны, уключаючы галоўнае кнігасховішча Віцебшчыны, абласны краязнаўчы музей і іншыя ўстановы.

Фота Антона СЦЕПАНИШЧАВА.